

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 188 (6164) | 15 жніўня 1938 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП

ПРАВЕРКА ВЫКАНАННЯ — БОЛЬШЭВІЦКІ СТЫЛЬ КІРАУНІЦТВА

Выконваючы гістарычны рашэнні ЦК КП(б)Б, указанні правальна працоўнага ўсяго свету — таварыша Сталіна, наша партыя правяла велізарную ачышчальную работу. Разгромлены і знішчаны асноўныя шпіёцкія гнёды трашкіска-бухарынскі і нацыянал-фашысцкіх бандытаў. Пры поўнай падтрымцы ўсіх працоўных нашай краіны, партыя выявіла і выдала ворагаў народа, выхавала ў масах пачуццё рэвалюцыйнай пільнасці, пачуццё бязмежнай любові і адданасці вышэйшай сацыялістычнай радзіме.

Выдатным вынікам выбараў кіруючых партыйных органаў у КП(б)Б, як і ва ўсёй нашай партыі, выбараў у Вярхоўныя Саветы СССР і БССР, з'явілася смелая, шырокае вылучэнне на адзіную партыйную, саюзнаю і гаспадарчую работу маладых, здольных людзей. Наша краіна ўправе гаварыцца вырашчана армія чыстых кадраў з партыйных і непартыйных большэвікоў. Гэта яркае сведчанне таго, што ў рабочым класе, каласным сямействе, савецкай інтэлігенцы нашай краіны топча невычарпальнае крыніца галёнтаў.

На правадзачна-выбарчым сходзе партыйнай арганізацыі швейскай фабрыкі «Кастрычнік» (г. Менск) камуністы рэзка крытыкавалі партком за адрыў ад ізававых цэхах партыйных арганізацый. Ці змянілася вера сістэма кіраўніцтва ізававых партгрупамі, ці ліквідаваны ўказаныя недахопы? Не! Сакратар парткома тав. Ганчароў фармальна аднёса да правільнай крытыкі неахопаў камуністамі, а партком фактычна адарваўся ад партыйных груп. Аб гэтым з усёй большэвіцкай прамай расказаў камуністамі на адбыўшыхся днямі справадзачна-выбарчым сходзе цэхах партыйных груп.

Партыйны арганізацыі Палітбюро раёна на сваіх сходах нямаюць вынесці рашэнняў па наладжанню партыйнай, саюзнай і гаспадарчай работы. Гэтыя каштоўныя прапановы камуністаў ваюнаў у пратаколах, якіх аслыскалі ў райком партыі. Яны зараз высветліліся, партыйныя дакументы — пратаколы ў райкоме ніхто не чытаў. Такія бяздушныя адносіны, бескантрольнасць прывялі да таго, што з 59 партарганізацый толькі 12 (і то з перабоймі) даслаюць свае рашэнні ў райком. У выніку райком партыі не ведае, што робіць у першых партарганізацыях.

Парторгі прадстаўлены самі сабе, яны не памятаюць такога выпадку, каб райком правярыў выкананне свайго рашэння.

Нельга сказаць, каб АКПО ЦК КП(б)Б паказваў узоры ў наладжанні правярыў выканання. Некалкі месяці таму якая АКПО ЦК КП(б)Б правяраў, як праводзіла падрыхтоўку да партыйных дзён у партарганізацыі магілёўскай швейскай фабрыкі імя Куйбышава, Аршанскага чыгуначнага вузла і інш. Выяўлен быў рад недахопаў у правядзенні партыйнай работы. Прайшло некалькі месяцаў, а АКПО ЦК КП(б)Б і не думае працягнуць, як партыйны арганізацыі выкалі ўказанні. Такія факты не адзіны. Гэта паказвае, што АКПО ЦК КП(б)Б не ўзначальвае барацьбу партарганізацыі за арганізацыю сістэматычнай правярыў прынятых рашэнняў.

Прыведзеныя факты з усёй відавочнасцю паказваюць, што справа правярыў выканання не стала лічэ асноўным стрыманнем кантролю прынятых рашэнняў. На сходах партыйнай арганізацыі галёнамі гавораць аб важных справах, запіваюць у пратаколах выступленні камуністаў, прымаюць рашэнні, а праз некаторы час аб гэтым забываюць. Такая практыка прывівае камуністам стэму бяздзянасці, зніжае іх актыўнасць, бо яны бачаць, што ўсеяныя прапановы, правільныя крытыка недахопаў астаюцца пустой балбастай, на якую кіраўнікі не звяртаюць увагі.

Задача абкомаў, гаркомаў і райкомаў партыі заключаецца ў тым, каб арганізаваць правярыў выканання зверху даўні, увесці ў практыку справадзачна кіраўнікоў партыйных, саюскіх і гаспадарчых арганізацый аб выкананні прынятых рашэнняў. На сходах сакратар парткома ці райкома абязвае далажыць камуністамі, які выкананы рашэнні папярэдніх сходаў, далажыць, як камуністы выконваюць далейшы ім даручэнні.

Кіраўнікам партыйных арганізацый трэба ўспоміць, што найбольш аўтарытэтынае тое рашэнне, якое абумоўлена тэрмінамі, адразу ж на канкрэтных выкананні і прадугледжвае дэкалную сістэму кантролю.

Пры першай сустрэчы ваенных прадстаўнікоў СССР і Японіі 11 жніўня г.г. ваеннымі прадстаўніцамі СССР было заяўлена, што не глядзячы на спыненне ў 13 гадзін 30 мінут 11 жніўня (мясцовага часу) баявых дзеянняў, частка японскіх войск парумыла пагадненне аб перамір'і і, скарыстаўшы перамір'е працуулася наперад на 100 метраў і заняла частку паўночнага ската вышэй Шавернай (Чанкуфын). Не глядзячы на пратэст ваенных прадстаўнікоў СССР і патрабаванне іх аб неадкладным адводзе японскіх войск на іх ранейшыя пазіцыі, японскія ваенныя прадстаўнікі категорычна адмовіліся выканаць гэта законнае патрабаванне. У сувязі з тым, што на ўказаным участку войскі абодвух старон збіліся да 4—5 метраў, і ўзброенная сутычка магла стыхійна аноў узнікнуць у любы момант, ваенныя прадстаўнікі абодвух бакоў на месцы вырашылі абав'язна адвесці на гэтым участку на 80 метраў назад войскі кожнай староны. Па атрыманні аб гэтым даянсенці савецкае камандаванне на Далёкім Усходзе ў адпаведнасці з заключаным пагадненнем аб перамір'і аддаў распараджэнне аб неадкладным звароце нашых часцей на займаўшыся імі ранейшыя пазіцыі, якія яны займалі ў 24 гадзіны 10 жніўня з укаваным патрабаваннем ад японскіх прадстаўнікоў адводу японскіх войск. Гэта распараджэнне было выканана нашым камандаваннем неадкладна.

Заданнае японскімі прадстаўніцамі ў 13 гадзін 30 мінут 11 жніўня адбыліся аноў сустрэчы ваенных прадстаўнікоў СССР і Японіі, уладкаванніўшы размяшчэнне войск абодвух старон.

Аднак на прапанову ваенных прадстаўнікоў СССР 13 жніўня падпісалі пратакол і карту, фіксуючыя размяшчэнне войск абодвух старон, японскія ваенныя прадстаўнікі адмовіліся гэта зрабіць, заявіўшы, што яны чакаюць укаванняў ад свайго вышэйшага начальства і, што, напэўна, прыбудзе для гэтага другая, больш аўтарытэтная камісія.

На гэтым ваенныя прадстаўнікі абодвух старон рассталіся.

14 жніўня новых сустрэч не было. У раёне канфлікта зараз спакойна.

13 жніўня на прапанову японскіх ваенных прадстаўнікоў і са згоды ваенных прадстаўнікоў СССР адбыўся ўзаемны абмен трупамі.

На падліку камандавання, забітых на савецкай старане аказалася 236 чалавек і раненых 611 чалавек.

Па ацэнцы нашага камандавання страты японскіх войск дасягаюць забітых да 600 чалавек і раненых да 2.500 чалавек. (БЕЛТА).

ДА ПАДЗЕЙ У РАЁНЕ ВОЗЕРА ХАСАН

Пры першай сустрэчы ваенных прадстаўнікоў СССР і Японіі 11 жніўня г.г. ваеннымі прадстаўніцамі СССР было заяўлена, што не глядзячы на спыненне ў 13 гадзін 30 мінут 11 жніўня (мясцовага часу) баявых дзеянняў, частка японскіх войск парумыла пагадненне аб перамір'і і, скарыстаўшы перамір'е працуулася наперад на 100 метраў і заняла частку паўночнага ската вышэй Шавернай (Чанкуфын). Не глядзячы на пратэст ваенных прадстаўнікоў СССР і патрабаванне іх аб неадкладным адводзе японскіх войск на іх ранейшыя пазіцыі, японскія ваенныя прадстаўнікі категорычна адмовіліся выканаць гэта законнае патрабаванне. У сувязі з тым, што на ўказаным участку войскі абодвух старон збіліся да 4—5 метраў, і ўзброенная сутычка магла стыхійна аноў узнікнуць у любы момант, ваенныя прадстаўнікі абодвух бакоў на месцы вырашылі абав'язна адвесці на гэтым участку на 80 метраў назад войскі кожнай староны. Па атрыманні аб гэтым даянсенці савецкае камандаванне на Далёкім Усходзе ў адпаведнасці з заключаным пагадненнем аб перамір'і аддаў распараджэнне аб неадкладным звароце нашых часцей на займаўшыся імі ранейшыя пазіцыі, якія яны займалі ў 24 гадзіны 10 жніўня з укаваным патрабаваннем ад японскіх прадстаўнікоў адводу японскіх войск. Гэта распараджэнне было выканана нашым камандаваннем неадкладна.

Адначасова Народны Камісар па замежных справах тав. Літвінаў указаў

насле Японіі п. Сігеміцу на гэта парушэнне перамір'я японскімі войскамі, патрабавашы адводу іх на гэтым участку не менш, чым на 100 метраў, папярэдзіўшы, што калі гэта не будзе выканана, то ўрад СССР будзе лічыць перамір'е парушаным па віне Японіі.

К данаму моманту японскія войскі адведзены ад вышэйуказанага пункта. 12 і 13 жніўня адбыліся аноў сустрэчы ваенных прадстаўнікоў СССР і Японіі, уладкаванніўшы размяшчэнне войск абодвух старон.

Аднак на прапанову ваенных прадстаўнікоў СССР 13 жніўня падпісалі пратакол і карту, фіксуючыя размяшчэнне войск абодвух старон, японскія ваенныя прадстаўнікі адмовіліся гэта зрабіць, заявіўшы, што яны чакаюць укаванняў ад свайго вышэйшага начальства і, што, напэўна, прыбудзе для гэтага другая, больш аўтарытэтная камісія.

На гэтым ваенныя прадстаўнікі абодвух старон рассталіся.

14 жніўня новых сустрэч не было. У раёне канфлікта зараз спакойна.

13 жніўня на прапанову японскіх ваенных прадстаўнікоў і са згоды ваенных прадстаўнікоў СССР адбыўся ўзаемны абмен трупамі.

На падліку камандавання, забітых на савецкай старане аказалася 236 чалавек і раненых 611 чалавек.

Па ацэнцы нашага камандавання страты японскіх войск дасягаюць забітых да 600 чалавек і раненых да 2.500 чалавек. (БЕЛТА).

ДРУГАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР 1-га СКЛІКАННЯ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА САЮЗА 14 жніўня 1938 года

Утара, 14 жніўня, у 11 гадзін дня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмлi, адбылося чацвёртае пасяджэнне Савета Саюза.

Старшынястоўе — Намеснік Старшыні Савета Саюза депутат Лысенка Т. Д.

У парадку дня — справы па дэкладу аб адзіным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год.

У спрэчках выступілі депутаты Верадзінін В. В. (Луганская акруга, Горкаўская вобласць), Нікіцін А. Н. (Барыскаўская акруга, Ленінградская вобласць), Волнаў М. А. (Балашоўская акруга, Саратаўская вобласць) і старшыня Камітэта па справах вышэйшай школы пры СНК СССР тав. Нафтаў С. В.

Па сканчэнні спрэчак Совет Саюза заслухоўвае заключныя словы дэкладчыка — народнага камісара фінансаў СССР тав. Зверэва А. Г. і сакладчыка — Старшыню Бюджэтай Камісіі Савета Саюза депутата Сідарава І. І.

Затым Совет Саюза пераходзіць да галасавання і зацверджання адзінага дзяржаўнага бюджэту СССР на 1938 г. Совет Саюза прымае прапанову депутата Сідарава І. І. галасавць бюджэт па раздзелах, а пры наяўнасці папярэдняга ўнутры раздзелаў — па асобных артыкулах. Следз па гэтым праходзіць чытанне і зацверджанне бюджэту па раздзелах і артыкулах.

Ад імя групы депутатаў, працуючых у профсаюзах, депутат Нікалава К. І. уносіць прапанову залічыць у адзіны дзяржаўны бюджэт СССР бюджэт сацыяльнага страхавання, паколькі сродкі, утвараемыя ў гэтым бюджэце, з'яўляюцца дзяржаўнымі сродкамі і па свайму назначэнню яны цалкам накіроўваюцца на тыя-ж мэты і задачы, якія вырашае дзяржаўны бюджэт у галіне матэрыяльнага і культурнага абслугоўвання працоўных мас. Совет Саюза аднагалосна прымае гэту прапанову.

Совет Саюза ў парадку паартыкульнага чытання аднагалосна зацверджае — па артыкулах, а затым і ў цэлым — «Закон аб адзіным дзяржаўным бюджэце Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік на 1938 год».

Па прапанове депутата Залікіна А. Т. Совет Саюза прымае пастанову — дэклад аб прэцке «Палажэння аб судадзройстве СССР, Саюзнах і Аўтаномных рэспублік» заслухаць на сумесным пасяджэнні Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

На гэтым чацвёртае пасяджэнне Другой Сесіі Савета Саюза, закрываецца.

Утара, 14 жніўня, у 6 гадзін вечара, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмлi, адбылося чацвёртае пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей.

Старшынястоўе — Старшыня Савета Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М.

У парадку дня — справы па дэкладу аб адзіным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год.

У спрэчках выступілі депутат Красноў П. Д. (Цыльскай акруга, Чувашская АССР), Старшыня Дзяржаўнага Савета тав. Вазнесенні Н. А. і депутат Казакінаў А. (Алмоўская акруга, Казахская ССР). Тав. Казакінаў гаворыць сваю прапанову на казахскай мове; прамова яго затым пераводзіцца на рускую мову.

Па сканчэнні спрэчак Совет Нацыянальнасцей заслухоўвае заключныя словы дэкладчыка — народнага камісара фінансаў СССР тав. Зверэва А. Г. і сакладчыка — Старшыню Бюджэтай Камісіі Савета Нацыянальнасцей депутата Халова І. С.

Затым Совет Нацыянальнасцей пераходзіць да галасавання і зацверджання адзінага дзяржаўнага бюджэту СССР на 1938 год.

Совет Нацыянальнасцей прымае прапанову депутата Халова І. С. галасавць бюджэт па раздзелах, а пры наяўнасці папярэдняга ўнутры раздзелаў — па асобных артыкулах. Следз па гэтым праходзіць чытанне і зацверджанне бюджэту па раздзелах і артыкулах.

Ад імя групы депутатаў, працуючых у профсаюзах, депутат Масінаў П. Г. уносіць прапанову залічыць у адзіны дзяржаўны бюджэт СССР бюджэт сацыяльнага страхавання, паколькі сродкі, утвараемыя ў гэтым бюджэце, з'яўляюцца дзяржаўнымі сродкамі і па свайму назначэнню яны цалкам накіроўваюцца на тыя-ж мэты і задачы, якія вырашае дзяржаўны бюджэт у галіне матэрыяльнага і культурнага абслугоўвання працоўных мас. Совет Нацыянальнасцей аднагалосна прымае гэту прапанову.

Совет Нацыянальнасцей у парадку паартыкульнага чытання аднагалосна зацверджае — па артыкулах, а затым і ў цэлым — «Закон аб адзіным дзяржаўным бюджэце Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік на 1938 год».

Па прапанове депутата Вершыкова П. А. Совет Нацыянальнасцей прымае пастанову — дэклад аб прэцке «Палажэння аб судадзройстве СССР, Саюзнах і Аўтаномных рэспублік» заслухаць на сумесным пасяджэнні Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

На гэтым чацвёртае пасяджэнне Другой Сесіі Савета Нацыянальнасцей закрываецца.

ДЗЕННІК ПАСЯДЖЭННЯЎ СЕСІІ 14 ЖНІЎНЯ 1938 г.

У СОВЕЦЕ САЮЗА

Раіной, 14 жніўня, адкрываецца чацвёртае пасяджэнне Савета Саюза.

У ложах — кіраўнікі партыі і ўрада. Члены Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, Народныя Камісары.

Прадаўжаюцца справы па дэкладу аб адзіным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 год.

Старшынястоўе — Намеснік Старшыні Савета Саюза депутат Лысенка Т. Д. прадстаўляе слова депутату Верадзініну В. В. Тав. Верадзінін гаворыць аб поспехах Мардоўскай Аўтаномнай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі:

— Да Кастрычніцкай рэвалюцыі Мардоўка з'яўлялася адным з самых аграрна-алстальных раёнаў. За годзі сталініскага пільготы Мардоўская АССР атрымала прамысловыя, узброеныя найвышым абсталяваннем і тэхнікай. Толькі ва апошні год бюджэт Мардоўскай АССР зросо больш, чым у чатыры разы.

Депутат Верадзінін рэзка крытыкуе работу Наркамзема СССР.

Депутат Нікіцін А. Н. спыняецца на гіганцкіх поспехах сацыялістычнага будаўніцтва ў Ленінградзе і Ленінградскай вобласці. Ленінград і Ленінградская вобласць выпускаюць прамысловай прадукцыі столькі, колькі выпускала раней уся царская Расія. Прамысло-

васць Ленінграда і вобласці ў стане не толькі аснашчаць перадавой тэхнікай нашу народную гаспадарку, але і даваць перакаласныя сродкі ўзбраення для Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. Пры непасрэднай дапамозе Цэнтральнага Камітэта большэвіцкай партыі і саюскага ўрада прароблена велізарная работа па рэканструкцыі горада Леніна.

Депутат Волнаў М. А. адзначае поспехі сацыялістычнага будаўніцтва ў Саратаўскай вобласці, якія знайшлі сваё яркае адлюстраванне ў росце мясцовага бюджэту. Бюджэт вобласці на 1938 г. складае 316 млн. руб. — на 19,6 проц. вышэй мінулага года.

Тав. Волнаў крытыкуе Народны камісарыят машынабудаўніцтва, які дзейнічае ў будаўніцтве новых буйных заводаў у Саратаўскай вобласці.

Выступіўшы ў спрэчках Старшыня Камітэта па справах вышэйшай школы пры СНК СССР тав. Нафтаў С. В. адзначае, што ва ўсіх сацыялістычных краінах наглядзецца рэзкі ўпадак вышэйшай асветы.

У СССР у вышэйшай школе навукаца 550 тыс. чалавек — больш, чым на ўсіх 23 капіталістычных краінах Еўропы разам узятых.

У Савецкім Саюзе ў надзвычай кароткі тэрмін створаны кадры Уласнай

саюскай інтэлігенцыі, якая вышла з асіроўдзых рабочых і сялян.

Па бюджэту, унесенаму на зацверджанне Сесіі, расходы на вышэйшую асвету ўзрастаюць у параўнанні з 1934 годам больш, чым удвая — з 986 млн. руб. да 2.195 млн. руб. у 1938 г.

Па сканчэнні прамовы тав. Кафтава спрэчкі па дэкладу аб адзіным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 г. спыняюцца.

З заключным словам выступае дэкладчык — народны камісар фінансаў СССР тав. Зверэў А. Г.

Тав. Зверэў адзначае, што праект адзінага дзяржаўнага бюджэту СССР на 1938 г. прадстаўлены Советам Народных Камісараў СССР, сустрэў аднадушнае адобрэнне. Гэта паказвае, што бюджэт адлюстраввае задачы, пастаўленыя перад нашай краінай у галіне развіцця народнай гаспадаркі, культуры, далейшага падняцця матэрыяльнага ўзроўню працоўных і ўмацавання абароназдольнасці.

Тав. Зверэў асобна спыняецца на прапановах Бюджэтай Камісіі Савета Саюза. Ён заўвагае, што Союзарком Саюза СР лічыць метагалоўнымі прапановы Бюджэтай Камісіі аб павелічэнні даходнай і расходнай часткі бюджэту.

Гаворачы аб крытычных заўвагах, па рабоце асобных гаспадарчых Наркамтаў — Наркамзема, Наркамзема, Наркамша. Наркамгандлю, не выконваючых раду сваіх фінансавых абавязанняў перад дзяржаўным бюджэтам, тав. Зверэў па даручэнні Савета Народных Камісараў заяўляе, што Союзарком улічыць усе гэтыя крытычныя заўвагі і прыме неабходныя меры да паліпшэння работы Наркамтаў. Тав. Зверэў лічыць таксама безумоўна правільнымі крытычныя заўвагі аб рабоце Наркамфіна Саюза, выказаныя на Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

— Бюджэт, які зацвердзяць депутаты Вярхоўнага Савета СССР, — закачывае сваю прапанову тав. Зверэў, — будзе сапраўдным бюджэтам краіны сацыялізма. Мы павінны мабілізаваць усю увагу для таго, каб цалкам выканаць бюджэт на даходах. А гэта значыць, што мы зможам прафінансаваць такую каласальную праграму работ, якая прынята ўрадам на 1938 год.

Пасля тав. Зверэва з заключным словам выступае старшыня Бюджэтай Камісіі Савета Саюза депутат Сідараў І. І. Адзначаючы, што абмеркаванне адзінага дзяржаўнага бюджэту прайшло на высокім палітычным узроўні, тав. Сідараў гаворыць, што тра-

бе па-большэвіцку забяспечыць выкананне гэтага бюджэту, які адлюстраввае магутнасць краіны сацыялізма. Трэба павесці рашучую барацьбу з парушэннем бюджэтай дысцыпліны і патрабаваш ад усіх наркамтаў, ведамстваў, ад усіх арганізацый поўнага выканання ўсіх абавязанняў перад дзяржаўным бюджэтам. Трэба моцна паправаць і депутатам Вярхоўнага Савета з тым, каб забяспечыць выкананне бюджэту.

Тав. Сідараў гаворыць, што пры абмеркаванні бюджэту асаблівае адобрэнне ўсіх выступаўшых депутатаў выклікалі намеры асігнаваны на справу ўмацавання абароны краіны ў размере 27 мільярадаў руб. Гэта — сведчанне бязмежнай любові да радзімы, аднадушнага жадання ўмацаваць магутнасць Чырвонай Арміі, Паветранага і Ваенна-Марскога Флота. Гэта — сведчанне таго, што ўвесь наш народ гатоў даць адпор любому ворагу, гатоў разбіць на голую лямба ворага.

Прамова тав. Сідарава сустракаецца бурнымі алдасаментамі. Депутаты наладжваюць аваяноў і гонар таварыша Сталіна і главы саюскага ўрада таварыша Молатава. Раздаюцца воклікі: «Вялікім правадніку і настаўніку таварышу Сталіну — ура!»; «Няхай жыве таварыш Молатаў!»

Совет Саюза пераходзіць да галасавання і зацверджання адзінага дзяржаўнага бюджэту СССР на 1938 год.

Ад імя групы депутатаў, працуючых у профсаюзах, депутат Нікалава К. І. уносіць прапанову залічыць у адзіны дзяржаўны бюджэт СССР бюджэт сацыяльнага страхавання, паколькі сродкі, утвараемыя ў гэтым бюджэце, з'яўляюцца дзяржаўнымі сродкамі і па свайму назначэнню яны цалкам накіроўваюцца на тыя-ж мэты і задачы, якія вырашае дзяржаўны бюджэт у галіне матэрыяльнага і культурнага абслугоўвання працоўных мас. Совет Саюза аднагалосна прымае гэту прапанову.

Совет Саюза ў парадку паартыкульнага чытання аднагалосна зацверджае — па артыкулах, а затым і ў цэлым — «Закон аб адзіным дзяржаўным бюджэце Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік на 1938 год».

Па прапанове депутата Залікіна А. Т. Совет Саюза прымае пастанову — дэклад аб прэцке «Палажэння аб судадзройстве СССР, Саюзнах і Аўтаномных рэспублік» заслухаць на сумесным пасяджэнні Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

На гэтым чацвёртае пасяджэнне Другой Сесіі Савета Саюза закрываецца.

УКАЗ

ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР АБ ЗАЦВЯРДЖЭННІ НОВАГА ІЗБАРАЖЭННЯ ДЗЯРЖАЎНАГА ГЕРБА БССР

У адпаведнасці з унясеннем Першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР змен у артыкул 119 Канстытуцыі БССР зацвердзіць наступнае ізабражэнне дзяржаўнага герба Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

г. Менск. 29 ліпеня 1938 г.



Дзяржаўны Герб Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі складаецца з ізабражэння ў праманых летачыцца сонца сярпа і молата, абкружаных вянок, які складаецца злева з жытніх каласоў, пераплеценых канюшынай, і справа — з жытніх каласоў, пераплеценых льном; унізе паміж абодвума паларнікам вянка знаходзіцца частка зямнога шара. Абодва паларнікі вянка перацят чырвонай лётцай, на якой змешчаны чырвоны беларускі і рускія мовак: «Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!» і ніжэй ініцыялы «БССР». Уверсе герба знаходзіцца пяціканцовая звызда.

У СОВЕЦЕ НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

Вечарам 14 жніўня адбылося чацвёртае пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей, на якім прадлаўжалася абмеркаванне адзінага дзяржаўнага бюджэту СССР на 1938 год.

У ложах — кіраўнікі партыі і ўрада. Члены Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, Народныя Камісары.

Старшынястоўе — Старшыня Савета Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М.

Першым у спрэчках выступае депутат Красноў Н. Д. Падтрымліваючы прадстаўлены праект бюджэту, депутат Красноў гаворыць, што працоўныя нашай краіны з пачуццём асабага давальнення сустракаюць прапанову ўрада аб асігнаванні 27 мільярадаў рублёў на мерапрыемствы па ўмацаванню абароны нашай радзімы.

Депутат Красноў адзначае, што на аснове росту фінансавання сацыялістычнага будаўніцтва Чувашскай рэспублікі валовае прадукцыя яе прамысловасці за 20 год вырасла ў 22 разы.

— Бюджэт сацыялістычнае дзяржавы рабочых і сялян, — гаворыць старшыня Дзяржаўнага Савета тав. Вазнесенні Н. А. — з'яўляецца самым моцным бюджэтам у свеце.

Трываласць нашага бюджэту аснова на нізкім узроўні ўсёе народнай гаспадаркі. Тэмпы росту прамысловай прадукцыі ў першым палгоддзі бягучага года нарасталі з месіаца ў месіац. У студзені прадукцыя ўсёй прамысловасці вырасла на 6,6 проц. Супроць

студзеня мінулага года, у лютым яна вырасла ўжо на 9 проц., у сакавіку — на 12 проц., у красавіку — на 15 проц., у маі — на 16,2 проц. і ў чэрвені — на 17,8 проц. Яшчэ больш высокі тэмпы росту дала цяжка прамысловасць: у студзені яе прадукцыя вырасла на 6,6 проц., у лютым — на 10,6 проц., у сакавіку — на 13,4 проц., у красавіку — на 18 проц., у маі — на 19,6 проц. і ў чэрвені на 23,8 проц. Па аб'ёму прамысловай прадукцыі СССР моцна вышэй другое месца ў свеце.

Савецкі Саюз мае велізарныя харчовыя рэсурсы. У СССР б'льш метал для сустрэчы фашысцкіх агрэсараў. У Савецкім Саюзе б'льш паліва для нашых танкаў і самалётаў. У Савецкім Саюзе б'льш усё неабходнае для матэрыяльнага ўзбраення нашай лобнае Чырвонай Арміі, — заяўляе тав. Вазнесенні Н. А.

Апошнім у спрэчках выступае депутат Казакінаў А. з прапановай на казахскай мове.

— Адабрачы прадстаўлены ўрадам бюджэт на 1938 год, депутат Казакінаў гаворыць, што гэты бюджэт цалкам адлюстраввае інтарэсы народнаў усіх нацыянальных рэспублік нашага вялікага Саюза. Ён адзначае, што за годзі саюскай улады Казахстан ператварыўся ў квінцэнаў індустрыяльна-аграрную сацыялістычную рэспубліку. 120 новых буйных прадпрыемстваў

(Працяг на 2-й стар.)

